

(The Good News Message – Belarusian)

Добрыя навіны Паведамленне

Ісус жывы. Ісус памёр і ўваскрос.¹ Ісус вяртаецца.² Ісус ёсць адзіны шлях да нябёсаў.³ Ісус ратуе.⁴ Ісус можа зрабіць усё, што, як паказана ў Евангеллі ад Лукі 4.⁵ Ісус ёсць Цар, і ў Яго ёсць Валадарства.⁶ Адзіны шлях у гэта Валадарства, каб нарадзіцца зноў.⁷

Ісус памёр на крыжы і ўзяў ўсе грахі на Яго цела. Яго ранами мы ацаліліся.⁸ Ён моцна пацярпеў за ўсіх нас, так што мы маглі б правесці вечнасць з Ім вечна.⁹ Бог палюбіў свет, што Ён паслаў Свайго Сына Ісуса, каб памерці ў нашым месцы.¹⁰ Бог ведаў, што мы не маглі заплаціць цану. Цана была вялікая, і мы ніколі не маглі задаволіць Божыя стандарты.¹¹ Вось чаму Ісус прыйшоў.

Ісус ёсць Слова, якое сталася целам. Ісус стаў чалавекам.¹² Ісус хадзіў па гэтай зямлі, і выпрабаваў усе формы болю і адхілення на Сябе.¹³ Ён быў адкінуць і пагарджае. Ніхто не хацеў нават глядзець на Яго,¹⁴ але Ён зрабіў вялікую справу для нас: Ён прымірыў нас назад да Айца. З-за таго, што зрабіў Ісус, мы больш не павінны быць адзелены ад Бога. Ісус памёр, каб мы маглі зноў мець зносіны з Айцом.¹⁵ Ісус памёр, каб мы маглі мець жыццё.¹⁶ Праз Езуса, мы маем вечнае жыццё.¹⁷ Праз Езуса, мы маем прабачэнне грахоў.¹⁸ Тыя, хто верыць у Ісуса, ніколі не будзе сапраўды памерці, таму што Ісус ёсць Той, хто дае жыццё.¹⁹ Ісус дае жыццё ўсім, хто верыць у Яго.²⁰ І што вечная жыццё пачынаецца ў той момант, вы атрымаеце Яго ў сваё сэрца.²¹

Вы не павінны рабіць добрыя справы або справы, каб патрапіць у рай.²² Усё, што вам трэба зрабіць, гэта верыць у Ісуса. Заклікайце імя Яго. Папытаеце Яго, каб выратаваць вас. Папытаеце Яго вызваліць

вас. Ён тут. Яго Дух тут, каб дапамагчы вам. Пакліча імя Гасподняе. Заклічце Ісуса, і вы будзеце выратаваны. Бо калі вы визнаеце вуснамі Ісуса за Госпада і сэрцам тваім верыць, што Бог уваскрэсіў Яго з мёртвых, ты выратуешся.²³ Вы будзеце мець жыццё вечнае. Вы станеце дзіцем Божым, грамадзяніна ў Божым Валадарстве.²⁴ Царства Бога вечная.²⁵ Царства Божае ўжо тут і даступны для ўсіх, хто прымае Ісуса як Госпада і Збаўцы. Ісус ёсць адзіны шлях да нябёсаў. Там няма іншага імя пад небам, з дапамогай якога мы можам быць выратаваны.²⁶

Аднойчы Ісус вернецца. Ён вяртаецца зноў.²⁷ І адзін дзень, ён будзе кіраваць і валадарыць з гэтай зямлі.²⁸ Гэта паведамленне не спалохаць вас, дарагі дружа. Гэта паведамленне, каб вы ведалі, што час мала, і вяртанне Хрыста хутка. Ісус Хрыстос вернецца зноў.²⁹ Я кажу «зноў», таму што Ён прыйшоў аднойчы, як дзіця, але калі Ён прыйдзе ў другі раз, ён прыйдзе як заваёву кароль.³⁰

Цяпер настаў час, каб быць гатовым, дарагі дружа. Цяпер настаў час, каб слухаць. Цяпер самы час. Ня зацвярдзее сваё сэрца. Ня бунтаваць супраць Бога.³¹ Сёння дзень выратавання.³² Знайдзіце хвілінку, прама зараз, і даць сябе Госпаду. Дайце Яму сваё жыццё. Здрадзіць сябе Яму. Ён тут для вас сёння. Дазвольце Яму зрабіць глыбокую працу ацаленьня загойваецца сваё сэрца, і ачысткі ад усякага граху. Ён здольны. Ён тут. Давайце разам памолімся:

Дарагі Ісус, я прашу Цябе дараваць мне ўсе мае грахі. Я прашу Цябе, каб выратаваць мяне. Я павярнуўся спіной да Цябе, але цяпер я прыходжу да Цябе. Калі ласка, ачысці мяне ад усякай няпраўды. Калі ласка, ацалі мяне. Калі ласка, ацалі мяне ў кожнай вобласці маім жыцці. Самае галоўнае, калі ласка, прыходзьце жыць ўва мне. Я хачу ведаць Цябе. Я хачу мець адносіны з Вамі. Я твой. Я Твой назаўсёды, Божа мой, Цару мой; і я выбіраю служыць Табе да канца маіх дзён.

Дзякую Табе, Госпадзе, памёр за мяне і выратаваў мяне. Я атрымліваю ўсё, што Вы для мяне. Я з нецяргпеннем чакаю, каб быць з табой назаўсёды. Амэн.

Дарагія браты і сёстры, цяпер, калі вы памаліліся гэтай малітвай і прыняў Езуса ў сваё сэрца, верай, вы цяпер новае тварэнне ў Хрысце.³³ Вы больш не тое ж самае. Вы больш не той чалавек, што вы некалькі хвілін таму; Ісус зараз знаходзіцца ў вашым сэрцы.³⁴ Што выдатна, што Яго Дух будзе з вамі. Так, Святы Дух з вамі. Ён будзе весці вас і накіроўваць вас, паказваючы вам шлях праз Яго ісціну, якая зыходзіць ад Бога.³⁵

Зараз, ёсць некалькі рэчаў, якія вы павінны зрабіць: Рэгулярна чытаць Слова Божае.³⁶ Атрымаеце Біблію, і пачаць у кнізе Джона. Чытаць і вывучаць Слова Божае, таму што ператворыць ваш розум.³⁷ Яшчэ адна рэч: Праводзіце час у малітве да Бога кожны дзень. Вучыцеся слухаць, як добра. Гэта зносіны. Гэта, як вы навучыцеся чуць Яго голас-, праводзячы час з Ім.³⁸ Ён хоча пагаварыць з вамі, так што вы павінны навучыцца слухаць таксама. Трымайцеся далей ад тых рэчаў, якія зьняважыць Хрыстос. Папытаеце Святы Дух, каб дапамагчы вам знайсці месца, дзе вы можаце даведацца больш пра Ісуса.³⁹ Я так рады, што мы ў гэты раз разам. Я так рада, што ты аддаў сваё жыццё Госпаду. Вы ніколі не будзеце такім жа. Расці ў мілаце і пазнаньні Госпада нашага і Збаўцы Ісуса Хрыста.⁴⁰

¹ Выкрыццё 1:18

² Джон 14:2, 3

³ Джон 14:6

⁴ Акты 4:12

⁵ Люк 4:18, 19

⁶ Джон 18:36, 37

⁷ Джон 3:5, 6

⁸ Джон 19:30, 1 Пітэр 2:24

⁹ Ісая 53:3, 4

¹⁰ Джон 3:16, Галатаў 3:13

¹¹ Рымляне 3:23, 24

-
- ¹² Джон 1:14
¹³ Габрэям 4:15
¹⁴ Ісая 53:3
¹⁵ Рымляне 5:10, Каласянаў 1:19-22
¹⁶ Джон 10:10
¹⁷ Джон 10:27-30
¹⁸ 1 Джон 2:2
¹⁹ Джон 11:25, 26
²⁰ 1 Джон 5:11-12
²¹ Рымляне 10:9-10
²² Эфесянаў 2:8-9
²³ Рымляне 10:9-10
²⁴ Джон 3:3, Піліпянаў 3:20, 21
²⁵ Данііл 4:3, Люк 1: 32, 33
²⁶ Акты 4:12
²⁷ Выкрыццё 1:8
²⁸ Захар 14:4, 9
²⁹ Выкрыццё 22:12, 13
³⁰ Выкрыццё 1:5
³¹ Габрэям 3:15
³² 2 Кор 6:2
³³ 2 Кор 5:17
³⁴ Галатаў 4:6
³⁵ Джон 16:13, 14
³⁶ 2 Цімафееўка лугавая 2:15
³⁷ Габрэям 4:12
³⁸ Джон 10:27
³⁹ Джон 14:15-17, Габрэям 10:25
⁴⁰ 2 Пітэр 3:18